

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

Гатовыя **самастойныя** *работы*

2

клас

Дапаможнік для вучняў
устаноў агульнай сярэдняй адукацыі

М а з ы р
«Выснова»
2 0 2 0

Ад аўтара

Паважаныя настаўнікі!

Сістэматычны ўлік ведаў, уменняў і навыкаў дзяцей па беларускай мове з'яўляецца неад'емлімай часткай арганізацыі навучальнага працэсу. У сувязі з гэтым настаўнік праводзіць праверачныя работы, якія дазваляюць вызначыць прамежкавыя рэзультаты засваення вучнямі асобных тэм, на вывучэнне якіх адводзіцца некалькі ўрокаў. Такі кантроль дазволіць настаўніку атрымаць апэратыўную інфармацыю аб якасці засваення вучэбнага матэрыялу і ажыццяўляць своечасовую карэкцыю ведаў і ўменняў вучняў.

Перад вамі — практычны матэрыял па беларускай мове, які ўключае заданні па тэмах, якія вывучаюцца ў 2 класе з рускай мовай навучання.

Кожны комплекс заданняў складзены такім чынам, каб праверыць засваенне вучэбных тэм. Заданні падабраны ў адпаведнасці з праграмай і падручнікам «Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 2 класа агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання» (аўтар В. І. Свірыдзенка). У кожнай тэме заданні пададзены ў адпаведнасці з прынцыпам «ад простага да складанага». Правядзенне самастойнай работы па тэме не павінна займаць 15 мінут урока.

Жадаю поспехаў усім, хто цікавіцца роднай мовай і любіць яе!

Уступны моўны курс

Варыянт 1

1. Падкрэсліце ў словах першага радка літару **і**, у словах другога радка — літару **ў**.

Лімоны, чайнік, брацік.

Воўк, жураўлі, дзяўчынка.

2. Падкрэсліце словы, якія запісаны па-беларуску.

Дзед, Рита, вишня, настаўніца.

3. Падкрэсліце ў словах літары, якія ў беларускай мове абазначаюць адзін гук.

Федзя, джала, дзень, дождж.

4. Складзіце слова з літар і запішыце яго.

о, м, а, в — _____

5. Запішыце словы па-беларуску.

лимон — _____

Иван — _____

дети — _____

Варыянт 2

1. Падкрэсліце ў словах першага радка літару **і**, у словах другога радка — літару **ў**.

Мір, кніжка, ліст.

Аўтобус, леў, траўка.

2. Падкрэсліце словы, якія запісаны па-беларуску.

Дзіма, Инна, малина, дождж.

3. Падкрэсліце ў словах літары, якія ў беларускай мове абазначаюць адзін гук.

Дзверы, дзяцел, агароджа, ураджай.

4. Складзіце слова з літар і запішыце яго.

а, х, а, т — _____

5. Запішыце словы па-беларуску.

рябина — _____

Ира — _____

папа — _____

Зіма ўжо канчаецца. Насталі пагод-
ныя дзянькі. Прыгрэла сонейка. Кож-
ны дзень яно зганяе ўсё больш і больш
снегу. Сонца абуджае прыроду. Дрэвы
і расліны п'юць свежы вясновы сок. Па-
ветра напоўнілася пахам хвоі. Хутка з
выраю прыляцелі шпакі. Да сустрэчы
з імі рыхтуюцца дзеці і дарослыя. Яны
зробяць шпакоўні і павесяць іх у садзе.
Птушкі аддзячаць іх прыгожымі песнямі.

Літаратура

1. *Гімпель, І. А.* Заданні і практыкаванні да асноўных правіл па беларускай мове для 1 класа : дапам. для настаўніка / І. А. Гімпель. Мінск, 1987.
2. *Гімпель, І. А.* Дыдактычны матэрыял па беларускай мове. 2 клас : дапам. для настаўніка / І. А. Гімпель, І. І. Паўлоўскі. Мінск, 1984.
3. *Грабчыкаў, С. М.* Беларуская-рускі слоўнік / С. М. Грабчыкаў. Мінск, 1991.
4. Зборнік дыктовак па беларускай мове: 2—4 кл. спец. агульнаадукац. дап. шк. : вучэб.-метад. дапам. для настаўніка / [склад. І. М. Бобла]. Мінск, 1999.
5. *Мацвеенка, У. І.* Сябрынка: Вершы, загадкі, казкі : для мал. шк. узросту / У. І. Мацвеенка ; маст. А. І. Гармаза. Мінск, 1995.
6. *Ратнікава, І. Э.* Тэсты па беларускай мове. 1—3 класы : дапам. для настаўніка / І. Э. Ратнікава, І. Роўда. Мінск, 2002.